

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
Інстытут гісторыі

**БЕЛАРУСЬ
ПРАЗ ПРЫЗМУ
РЭГЛЯНАЛЬНАЙ ГІСТОРЫІ**

**Мінулае
і сучаснасць
Свіслацкага
краю**

Зборнік навуковых артыкулаў

Мінск
«Беларуская наука»
2018

УДК 94(476.6)(082)

ББК 63.3(4Беи)я43

M62

Серыя заснавана ў 2018 годзе

Складальнікі:

Н. В. Анофранка, Н. Я. Новік, А. У. Унучак

Рэдакцыйная калегія:

В. В. Даніловіч (галоўны рэдактар), Н. В. Анофранка, В. Л. Лакіза,
Н. Я. Новік, М. У. Смяховіч, А. У. Унучак (адказны рэдактар)

Рэцензенты:

кандыдат гістарычных навук А. М. Філатава,
кандыдат гістарычных навук В. С. Макарэвіч

Зборнік падрыхтаваны ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік – член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А. А. Каваленя) падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В. В. Даніловіч), задання 1.1.03 «Беларусь у гістарычным працэсе: сацыяльна-еканамічныя трансфармациі і грамадска-культурныя змены (канец XVIII – пачатак XXI ст.)» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт М. У. Смяховіч).

**Мінулае і сучаснасць Свіслацкага краю : зб. навук. арт. /
M62 Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.] ; А. У. Унучак (адк. рэд.). – Мінск : Беларуская навука, 2018. – 271 с. – (Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі).**

ISBN 978-985-08-2375-5.

У зборніку змешчаны вынікі даследаванняў, прысвечаных гісторыі горада Свіслачы Гродзенскай вобласці і Свіслацкага краю.

Адресуецца вучоным, студэнтам, настаўнікам, краязнаўцам і ўсім, хто зацікаўлены ў вывучэнні гісторыі Беларусі.

УДК 94(476.6)(082)

ББК 63.3(4Беи)я43

ISBN 978-985-08-2375-5

© Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2018

© Афармленне. РУП «Выдавецкі дом
«Беларуская навука», 2018

ПРАДМОВА

У сучасным нестабільным свеце кожны з нас абавязаны зрабіць ўсё магчымае для ўмацавання і росквіту нашай краіны – сапраўднай дзяржавы для народа. Ключавое значэнне гэтага пастулага ў чарговы раз падкрэсліў Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка ў віншаванні з Днём Незалежнасці 3 ліпеня 2017 г. Пры гэтым мы павінны памятаць, што беларускі народ зрабіў свой выбар, які забяспечвае глыбінную гістарычную сувязь з нацыянальнымі вытокамі і каранямі, абаўпіраеца на фундаментальныя духоўныя каштоўнасці нацыі, спрыяе захаванню яе адзінства.

У згаданым кантэксце нельга не адзначыць, што краевугольным каменем у падмурку паспяховага развіцця любой краіны з'яўляецца захаванне гістарычнай памяці, веданне гісторыі Радзімы, бо без гэтага немагчыма выхаванне сапраўдных патрыётаў.

Менавіта таму ў нашай краіне намаганнямі Нацыянальнай акадэміі навук, вышэйшых навучальных установ, органаў мясцовай улады рэгулярна праводзяцца навуковыя канферэнцыі па гісторыі асобных населеных пунктаў і рэгіёнаў Беларусі. Не стаў выключэннем і Свіслацкі край.

23 мая 1998 г. прышла навукова-практычная краязнаўчая канферэнцыя «Старонкі гісторыі Свіслацкага краю», па выніках якой быў апублікаваны зборнік, а яе напрацоўкі выкарыстоўваліся пры падрыхтоўцы кнігі серыі «Памяць».

2 верасня 2016 г. адбылася навукова-практычная канферэнцыя «VI Тышкевіцкія чытанні: гісторыка-культурная спадчына Свіслацкага краю (да 760-годдзя горада Свіслач)».

ЗМЕСТ

| | |
|--|-----|
| Прадмова (В. В. Даніловіч) | 3 |
| Онищик В. Свисоччина вчера и сегодня | 9 |
| Лакіза В., Мядзведзеў В. З гісторыі археалагічнага вывучэння Свислаччыны ў XIX–XXI стст. | 14 |
| Krasnodębski D., Olczak H. Sto lat badań archeologicznych w polskiej części puszczy Białowieskiej | 38 |
| Юрэцкі С. Археалагічны даследаванні ў г. Свіслачы ў 2017 і 2018 гг. | 53 |
| Самусік А. Вучэбна-выхаваўчы працэс у Свіслацкай кальвіністкай школе ў 1563–1572 гг. | 61 |
| Доўнар А., Стрэнкоўскі С. Традыцыі магдэбургскага самакіравання Поразава: прывілеі, кіраўніцтва горада XVI–XVIII стст. | 70 |
| Соркіна І. Свіслач у канцы XVIII – пачатку XX ст. у святле новых архіўных матэрываў | 94 |
| Яноўская В., Сыцько К. Канфесійнае становішча Свислаччыны ў другой палове XIX – пачатку XX ст. | 108 |
| Ганчар А. Положение римско-католической церкви на территории Свислочского края (вторая половина XIX – начало XX в.) ... | 122 |
| Долгач Т. Деятельность Гродненского губернского по крестьянским делам присутствия по реализации аграрной реформы 1861 г. | 135 |
| Раманаў С. Спектакль для правінцыі: афіцыйная святочная культура мястэчка Свіслач (другая палова XIX – пачатак XX ст.) ... | 147 |
| Унучак А. Свіслацкі край на старонках газеты «Наша Ніва» пачатку XX ст. | 158 |
| Песецкій А. Учительские семинарии в местечке Свислочь в 1876–1935 гг. | 163 |
| Новік Н. Свислочская учительская семинария в біографіях ее выпускников | 173 |
| Ляхоўскі У. Першая беларуская нацыянальная педагогічная ўстанова: гісторыя ўтварэння і чыннасць Свіслацкай беларускай настаўніцкай семінарыі ў 1916–1918 гг. | 194 |
| Трубчык А. Свіслацкі край у гады польска-савецкай вайны (1919–1921) | 215 |
| Бароўская В. Дзеянасць школьніх інструктараў на тэрыторыі Свіслацкага краю падчас польска-савецкай вайны 1919–1921 гг. | 230 |
| Галинская А. Свислоччина в годы Великой Отечественной войны. По страницам подпольной газеты «Свислочская правда» ... | 237 |
| Бамбешка І. Развіццё музейнай справы на тэрыторыі Свіслацкага раёна | 249 |
| Грыцкевіч Г. Каравайніцы ў традыцыйным вясельным абраадзе (на прыкладзе вёскі Новы Двор Свіслацкага раёна Гродзенскай вобласці) | 254 |
| Гецэвіч Ю., Крывальцэвіч А., Драгун Н., Казлоўская Н., Марчык М., Пратасеня А., Русецкая Э., Шыбко М., Станіславенка Г. Папулярызацыя гісторыка-культурнай спадчыны Свіслацкага краю праз мабільныя электронныя рэсурсы | 258 |
| Звесткі аб аўтарах | 268 |

ЮРЫЙ ГЕЦЭВІЧ, АЛЕНА КРЫВАЛЬЦЭВІЧ,
НАСТАССЯ ДРАГУН, НАСТАССЯ КАЗЛОЎСКАЯ,
МАРЫНА МАРЧЫК, АЛЯКСАНДР ПРАТАСЕНЯ,
ЭВЕЛІНА РУСЕЦКАЯ, МІХАСЬ ШЫБКО,
ГАННА СТАНІСЛАВЕНКА

ПАПУЛЯРЫЗАЦЫЯ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ СВІСЛАЦКАГА КРАЮ ПРАЗ МАБІЛЬНЫЯ ЭЛЕКТРОННЫЯ РЭСУРСЫ

Турызм у Беларусі – гэта адзін з прыярытэтных напрамкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны, які рэалізоўваецца ў межах дзяржаўнай праграмы «Беларусь гасцінная» на 2016–2020 гады.

На сённяшні дзень у Дзяржаўным спісе гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі налічваецца 4811 адзінак, у тым ліку 4694 матэрыяльныя нерухомыя, якія ўключаюць 1655 аб'ектаў архітэктуры, 1125 – гісторыі, 1857 – археалогіі і 57 – мастацтва. Да іх належаць як шырокавядомыя палацаў-паркавыя ансамблі і замковыя комплексы, гістарычныя цэнтры буйных гарадоў, так і не такія папулярныя, але ад таго не менш значныя, славутасці раённых цэнтраў і мястэчак.

Неабходнасць інавацыйных падыходаў у папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі з'яўляецца вострым пытаннем, якое патрабуе хуткага вырашэння. З улікам прыняцця ўказа аб «Аб устанаўленні бязвізавага парадку ўезду і выезду замежных грамадзян», які дазваляе бязвізы парадак пры ўездзе праз Нацыянальны аэрапорт Мінск, на тэрмін не больш за 5 сутак пытанне папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны набывае асабліва вялікую значнасць. Развіццё інфарматызацыі турызму і актуалізацыі беларускіх каштоўнасцей можа быць рэалізавана праз выкарыстанне тэхнічных магчымасцей сучасных камп'ютараў і смартфонаў.

Паводле заявы кіраўніка каманды Пошуку Google Amita Сінгхала (Amit Singhal), летам 2015 г. колькасць мабільных пошукуў

у Google ўпершыню перабольшыла колькасць дэсктопных, тых, якія ажыццяўляліся праз стацыянарны камп'ютар¹. Гэта азначае, што колькасць карыстальнікаў мабільнымі праграмамі ўзрасла, што ў выніку дае павышэнне попыту на карыстанне мабільнымі праграмамі.

Таму, на наш погляд, для найбольш эфектыўнай папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны трэба выкарыстоўваць мабільныя электронныя рэсурсы, якія не толькі будуть даступнымі і простымі ў выкарыстанні, але і дазволяць прадстаўляць інфармацыю з элементамі інтэрактыва, выкарыстоўваючы поўны спектр мультымедыйнасці.

Агляд мабільных электронных рэсурсаў. Пад мабільнымі электроннымі рэсурсамі мы разумеем праграмы для аперацыйных сістэм смартфонаў. У дадзенym артыкуле мы разглядаем праграмы выключна для аперацыйной сістэмы Android.

Мы правялі маркетынгавае даследаванне па мабільных праграмах, у якіх узгадваюцца аб'екты гісторыка-культурнай спадчыны Свіслацкага краю. Пошук выконваўся праз выкарыстанне мабільнага телефона і мабільной праграмы Google Play. У Google Play Market па запыце «Свіслач» не было знайдзена ніводнага рэлевантнага да тэмы даследавання рэзультату. У Google Play Market па запыце «Belarus» былі паказаны наступныя вынікі (у тэксце артыкула прыведзены толькі тыя, якія былі рэlevantны да тэмы запыту – Свіслач).

1. «ТАМ.BY», аўтар: TUT.BY².

Мабільная праграма мае каля ста тысяч спампаненняў, 1733 адзнакі, сярэдні бал 4,1. Мова праграмы: руская. Мабільная праграма прадастаўляе інфармацыю пра аўтасэрвісы і рэкрэацыйныя ўстановы – Свіслацкі гісторыка-краязнаўчы музей.

¹ Выкарыстанне тэхнолагіі GPS для сістэматызацыі кантэнту ў мабільных праграмах турыстычнага дамену / А. В. Крывальцэвіч [і інш.] // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2016) / редкол.: А. В. Тузиков [и др.]. Минск, 2016. С. 258–262.

² ТАМ.BY [Электронны рэсурс] // Google Play. 2017. Рэжым доступу: <https://play.google.com/store/apps/details?id=by.tut.catalog.android>. Дата доступу: 26.09.2017.

2. «Глобус Беларуси», аўтар: Alexander Filimonov¹.

Мабільная праграма мае каля пяці тысяч спампаванняў, 127 адзнак, сярэдні бал 4,3. Мова праграмы: руская. Дадзеная мабільная праграма з'яўляецца адлюстраваннем сайта www.globus.tut.by. Неабходны доступ да геакаардынат карыстальніка. Прапаноўваюцца наступныя славутасці – гімназія (часткова захаваўшаяся), касцёл св. Францыска Асіскага, сінагога, сядзіба Тышкевічаў, прысадзібны парк, царква (якая будзеца), царква Крыжаўзвіжання, карчма канца XIX – пачатку XX ст., помнік Кастусю Каліноўскаму, звычайная гарадская забудова канца XIX – пачатку XX ст., часоўня-надмагільня, алея помнікаў, яўрэйскія могілкі, могілкі Віктара Каліноўскага, помнік «Аслак». У мабільнай праграме прысутнічае фотакантэнт, геакаардынаты аб'ектаў, тэксты кантэнт (не для ўсіх аб'ектаў). Ёсьць магчымасць адзначыць кропку, як наведаную, дадаць у закладкі.

Мабільны персанальны аўдыягід KrokApp. Супрацоўнікамі лабараторыі распазнавання і сінтэзу маўлення была распрапавана мабільная праграма-аўдыягід KrokApp² (мал. 1), якая даваляе турыстам атрымліваць інфармацыю пра славутасці і культурныя каштоўнасці Беларусі ў розных медыяфарматах: візуальная, аўдыяльна і праз тэкст.

Праграма дае магчымасць выбару мовы: беларуская, англійская і руская, таксама кітайская, чэшская для г. Мінска. Базавай і найбольш напоўненай кантэнтам лакалізацыяй з'яўляецца беларуская. Карыстальнік можа праслуছаць спраўку пра аб'ект, праглядзець яго выяву, азнаёміцца з назвай і геаграфічным месцазнаходжаннем. Для адлюстравання месцазнаходжання аб'екта мы выкарыстоўваем сэрвіс Google Maps, убудаваны ў мабільную праграму (мал. 2).


Таксама рыхтуецца наступная версія мабільной праграмы KrokApp, у якой акрамя апісаных вышэй функцый будуць

¹ Глобус Беларуси [Электронны рэсурс] // Google Play. 2017. Рэжым доступу: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afilimonov.belglobus>. Дата доступу: 26.09.2017.

² KrokApp [Электронны рэсурс] // Google Play. 2017. Рэжым доступу: <https://play.google.com/store/apps/details?id=by.ssrlab.krokapp>. Дата доступу: 26.09.2017.



Мал. 1. Мабільная праграма-аўдыягід KrokApp (экран і лагатып)



Мал. 2. Знешні інтэрфейс мабільной праграмы-аўдыягіда KrokApp (экраны выбару мовы, выбару горада, выбару славутасці, экран з інфармацыяй пра славутасць)



Мал. 3. Этапы працы над кантэнтам для мабільнай праграмы KrokApp

магчымасці выбару карыстальнікам колькасці свайго вольнага часу. Праграма, улічаючы гэтую колькасць, збудзе ўласны карыстальніцкі маршрут з дапамогай GPS-тэхналогіі. Таксама індывидуалізацыя маршрута будзе адбывацца з дапамогай фільтраў аб'ектаў па тэматыцы і па тыпе аб'екта¹.

Асаблівая ўвага ў працы над праграмай надаецца работе з кантэнтам. Усе тэксты мабільнай праграмы рыхтуюцца прафесійнымі экспурсаводамі, вычытваючы філагамі, праходзяць валідацыю ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі (паводле інфармациі пагаднення Аб'яднанага інстытута праblem інфарматыкі НАН Беларусі з Інстытутам гісторыі НАН Беларусі ад 3 кастрычніка 2017 г.), пасля якой перакладаюцца і начытваюцца. Агульна этапы працы над кантэнтам прадстаўлены на мал. 3.

Для сістэматызацыі працы і хуткага прыняцця рашэння пры адборы славутасцей у KrokApp была вызначана прыярытэзацыя пры падрыхтоўцы кантэнту па нейкім горадзе ці мясціне (табл. 1).

¹ Кривальцевич Е. В. Мобильное приложение как средство межкультурной коммуникации / Е. В. Кривальцевич, М. В. Марчик, Ю. С. Гецевич // 2-й Белорусско-Прибалтийский форум «Сотрудничество – катализатор инновационного роста». Минск, 2016. С. 54–55.

Табліца 1. Прыярытэзацыя адбору славутасцей у KrokApp

| Прыярытэт | Катэгорыя | Мінімальная і максімальная колькасць крапак |
|-----------|--|---|
| 1 | Духоўная спадчына: цэрквы, касцёлы, сінагогі, малітвоўныя дамы і інш. | 1 |
| 2 | Абарончыя пабудовы: замкі, крэпасці, фартэцыі і г. д. | 2–3 |
| 3 | Гістарычна важныя будынкі: ратуша, унікальная ў сваім родзе пабудова і г. д. | 2–4 |
| 4 | Помнікі гістарычным асобам | 1–2 |
| 5 | Помнікі гістарычным падзеям, мемарыялы | 1 |
| 6 | Помнікі «персанажам» (прыклад: помнік літары «Ў», помнік бабру і г. д.) | 1 |
| 7 | Тапаграфічныя аб'екты (вуліцы, завулкі, праспекты, плошчы) | 1–7 |
| 8 | Прыродныя аб'екты (рака, гара, расліна і г. д.) | 1 |
| 9 | Іншае (заводы, комплексы і г. д.) | 1 |

Пасля адбору і ўсіх апрацовак да тэксту, які змяшчае інформацыю пра славутасць, дадаецца яе фотаздымак і GPS-каардынаты.

Такім чынам, паводле ўжо распрацаванай структуры мабільнай праграмы па г. Свіслачы былі дададзены наступныя аб'екты (табл. 2).

Табліца 2. Гісторыка-культурныя аб'екты г. Свіслач, інфармацыя пра якія была дададзена ў мабільны аўдыягід KrokApp

| | Беларуская мова кантэнту мабільнай праграмы | Англійская мова кантэнту мабільнай праграмы | Русская мова кантэнту мабільнай праграмы |
|---|---|---|--|
| 1 | Царква Крыжаўзвіжанская | Church of the Exaltation of the Holy Cross | Церковь Крестовоздвиженская |
| 2 | Помнік Кастусю Каліноўскаму | Monument to Kastus Kalinoŭski | Памятник Кастусю Калиновскому |
| 3 | Помнік Рамуальду Траўгуту | Monument to Ramuáld Traúhut | Памятник Ромуальду Траугутту |
| 4 | Свіслацкая гімназія | Gymnasium of Svislač | Свислочская гимназия |
| 5 | Свіслацкі гісторыка-краязнаўчы музей | Historical regional museum of Svislač | Свислочский историко-краеведческий музей |

Праграма KrokApp з аўдыягідам для г. Свіслач знаходзіцца ў вольным доступе ў Google Play Market (па запыце «KrokApp»).

Асаблівасці перакладу. Што датычыцца перакладу інфармацыі пра гісторыка-культурныя аб'екты для мабільнай праграмы KrokApp на англійскую мову, то існуе шэраг асаблівасцей, звязаных з перадачай на англійскую мову ўласных імёнаў і назваў. На дадзены момант не існуе агульнапрынятых, афіцыйна зацверджаных правіл перакладу на англійскую мову з беларускай уласных імёнаў, геаграфічных і іншых назваў. Гэта ўскладненне працэс перакладу, бо з'яўляецца неабходнасць выбару паміж рознымі варыянтамі транслітарацыі.

Прыкладам гэтага з'яўляецца перадача лацінскімі літарамі беларускіх літар «ч», «ж», «ш», «ў», якія могуць перадавацца або літарай ці спалучэннем лацінскіх літар «ch», «zh», «sh», «ui», або праз ужыванне гачыкаў – «č», «ž», «š», «ў». У межах перакладу для KrokApp было вырашана выкарыстоўваць другі з адзначаных варыянтаў – ужыванне гачыкаў.

Асаблівасці агучвання. Для таго каб слухачу было больш прыемна ўспрымаць падрыхтаваны кантэнт пра славутасць, дыктар уносіць свае праўкі перад начыткай. Якасна напісаны тэкст артыкула ці навіны для сайта могуць лёгка чытацца, але стаць грувасткімі для начыткі. І наадварот, адаптаваны для начыткі тэкст можа выглядаць надта проста для сайта навін ці апісання славутасці.

Пры адаптациі тэксту для начыткі дыктар кіруеца ўласным пачуццём мовы, а таксама прыёмамі, засвоенымі з прафесійнай літаратуры. Ужыванне канцылярыту ў культурна-забаўляльных тэкстах і тым больш аўдыязапісах з'яўляецца значным мінусам якасці аўдыяэкскурсіі. Канцылярытам завуць празмернае ўжыванне залежнага стану (царква была пабудавана мецэнатам замест мецэнат пабудаваў царкву), слоў, не ўласцівых гутарковому стылю (знаходзіцца замест ёсць, размяшчаецца замест месціцца), аддзеялоўных назоўнікаў (знішчэнне замест знішчылі) і г. д. Таксама ў зыходным тэксле могуць прысутнічаць лішнія слова ці ўводныя канструкцыі (для таго, каб замест каб), без якіх фраза не губляе сэнсу і якасна спрашчаецца. Праблему ства-

раюць і лічбы (гады, меры, даты і г. д.), якія звычайна складана ўспрымаюцца на слых. Цалкам пазбавіцца іх у тэкстах пра гісторыка-культурныя каштоўнасці немагчыма, але мы намагаемся пакідаць толькі найбольш важныя даты.

KrokApp прадугледжвае лёгкі, апавядальны стыль экспурсіі, калі слых карыстальніка мусіць расслабіцца і адпачываць. Таму дыктар павінен умесьці распазнаны канцылярыт і замяніць яго адпаведнікам, лёгкім для ўспрынняцца на слых.

У табл. 3 прыведзены прыклады правак дыктара па ўдасканаленні тэксту перад начыткай.

Таблица 3. Прывклад адаптациі тэксту для начыткі

| Тэкст, які быў дасланны супрацоўнікамі Інстытута гісторыі НАН Беларусі | Тэкст, які выпраўлены і начытаны дыктарам |
|---|--|
| У XIX стагоддзі яна была пабудавана як каталіцкая капліца і была асвечана мясцовым святаром. Капліца праектавалася як пахавальня, бо ўнутры яе знаходзіўся адмысловы склеп з закратаўанымі вонкнамі. Менавіта ў гэтую пахавальню быў дастаўлены прах Юзэфы Тышкевіч – памерлай жонкі Тадэвуша Тышкевіча, тагачаснага ўладальніка Свіслачы. Капліца праіснавала да сярэдзіны XX стагоддзя. Пасля таго, як праваслаўны храм Свіслачы згарэў у польскім пажару ў час Другой сусветнай вайны, капліца стала выкарыстоўвацца як праваслаўны прыход. Зараз гэта Крыжаўзвіжанская праваслаўная царква. Яна размяшчаецца на гарадскіх могілках. На жаль, першапачатковы будынак не захаваўся. | Гэта самая старая царква Свіслачы. У XIX стагоддзі яе пабудавалі як каталіцкую капліцу. Мясцовы святар яе асвяціў. Капліцу праектавалі як пахавальню, бо ўнутры яе быў склеп з закратаўанымі вонкнамі. Менавіта ў гэтую пахавальню даставілі прах Юзэфы Тышкевіч. Гэта памерлай жонка Тадэвуша Тышкевіча, тагачаснага ўладальніка Свіслачы. Капліца праіснавала да сярэдзіны XX стагоддзя. Праваслаўны храм Свіслачы згарэў у польскім пажару ў час Другой сусветнай вайны, і капліцу сталі выкарыстоўваць як праваслаўны прыход. Цяпер гэта Крыжаўзвіжанская праваслаўная царква. Яна месціцца на гарадскіх могілках. На жаль, першапачатковы будынак не захаваўся. |

Агучванне адбываецца не ў прафесійнай студыі, а ў адмыслова абсталёваным для гэтага памяшканні, дзе няма пабочных гукіў. Запіс ідзе пры дапамозе прафесійнай мадэлі мікрофона

Blue Snowball, які мае ўласнае абсталяванне для запісу высака-
якаснага гуку, незалежнае ад якасці гукавой карты камп'ютара.

Перад запісам адбываецца падрыхтоўка і нескладаная раз-
метка тэксту. Дыктар прачытае канчатковы тэкст і пазначае на-
ціскі, калі неабходна. Далей расстаўляюцца лагічныя паўзы:

- / – палова паўзы (палова праговоранага пра сябе слова «раз»);
- // – паўза (праговоранае пра сябе слова «раз»);
- /// – праговораныя пра сябе слова «раз, два»;
- /// – праговораныя пра сябе слова «раз, два, трэй».


У будучым плануецца далучаць да працы прафесійных дык-
тараў, паляпшаць прафесійныя навыкі цяперашніх дыктараў,
кантэнт-менеджараў, каманды і рабіць мастацкую апрацоўку
аўдыязапісаў.

Інтэрнэт-платформа культурнай спадчыны Беларусі і сайт KrokApp. Для азнямлення з ідэяй аўдыяягіда KrokApp можна выкарыстоўваць сайт krokapp.com¹ (мал. 4).

Дадзены сайт функцыянуе на трох мовах – беларускай, ан-
глійскай, рускай. Тут можна знайсці інфармацыю пра асноўныя
кампаненты, з якіх складаецца мабільная праграма KrokApp,
убачыць сабраныя ў базе даных гісторыка-культурныя аб'екты
на карце, а таксама перайсці да кароткага тэкстава-візуальнага
агляду той ці іншай славутасці. У раздзеле «Апошніе дададзе-
нае» можна пабачыць апошнія чатыры кропкі, якія былі дада-
дзены ў базу даных кантэнту. Далей можна даведацца імёны
і ролі ў камандзе ўсіх, хто задзейнічаны ў распрацоўцы KrokApp
з боку лабараторыі распознавання і сінтэзу маўлення. Таксама
можна праглядзець невялікі прома-ролік пра мабільную прагра-
му KrokApp.

У далейшым сайт плануецца перарабіць у платформу збору
і апрацоўкі гісторыка-культурнага і дапаможнага кантэнту. Да-
дзеная платформа зможа палегчыць супрацоўніцтва з Інстыту-
там гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук і іншымі партнёрамі,
а таксама прывабіць больш карыстальнікаў, якія жадалі б рас-
павесці пра каштоўнасці Беларусі.

¹ KrokApp – персанальны аўдыяягід па гарадах Беларусі [Электронны рэ-
сурс]. 2017. Рэжым доступу: <http://krokapp.by/>. Дата доступу: 26.09.2017.



Мал. 4. Знешні выгляд сайта krokapp.com

Такім чынам, пытанне папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны можа вырашацца праз мабільныя электронныя рэсурсы, а менавіта пры дапамозе мабільнай праграмы-аўдыяягіда ў камбінацыі з онлайн-платформай для збору даных. Праект валодае вялікімі магчымасцямі і можа быць адаптаваны пад розныя патрэбы. У асноўным праект дае сацыяльны эффект у выглядзе папулярызацыі малых і сярэдніх гарадоў і мясцін Беларусі, актуалізацыі інфармацыі пра родны край, гейміфікацыі навучальнага працэсу, прасоўванні малавядомых рэгіянальных аб'ектаў культурнай і гістарычнай значнасці, а таксама прыцягненні ўагі да аб'ектаў культурнай і гістарычнай значнасці, якія знаходзяцца ў аварыйным стане (аб'екты дойлідства).

Варта адзначыць, што ў хуткім часе гарады і мястэчкі атры-
маюць магчымасць павысіць турыстычны паток праз рэкламу
уласных славутасцей.